

ГУКІ... НА КОЛЕР І ПАХ

Асацыятыўныя гульні як фактар развіцця творчага ўяўлення на ўроках музыкі

В. В. КАВАЛІЎ,

*дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагогічнага універсітэта
імя Максіма Танка, кандыдат педагогічных навук*

Да нядаўняга часу ў музычнай педагогіцы павышэнне якасці навучання звязвалася ў асноўным з удасканаленнем тэхнолагіі навучальнаага працэсу. Адпаведна, галоўны акцэнт рабіўся на развіцці методыкі выкладання на эмпірычнай аснове, на быцці вучнямі ведаў аб музычным мастацтве і фарміраванні пэўных выканаўчых уменняў і навыкаў.

Апошнім часам, дзякуючы развіццю псіхалогіі і сумежных з ёю навук, на пярэдні план выйшлі праблемы, звязаныя з актывізацией унутраных рэурсаў дзіцяці, і ў першую чаргу развітага творчага ўяўлення, фантазіі, што неабходныя як для актыўнага ўспрымання твораў мастацкай (музычнай) творчасці, так і ўвогуле для падтрымкі жыцця чалавека. Чым тлумачыцца гэта неабходнасць? Справа ў тым, што асоба, якая валодае раз-

вітым уяўленнем, здольна ўзняцца над штодзённай рэчаіснасцю, перанесціся ў сваёй свядомасці ў іншыя светы, адчуваючы пры гэтым высокія пачуцці, прадуцыруючы арыгінальныя думкі. Тым самым такі чалавек пачынае адчуваць, з аднаго боку, уласную індывідуальнасць, з другога — сваё адзінства з Сусветам, далучэнне да духоўнага вопыту чалавецтва. Менавіта асобы з развітым творчым уяўленнем у стане самастойна знайсці аптымальны шлях у жыцці, адказваць на неардынарныя пытанні.

Зусім відавочна, што неабходнай перадумовай фарміравання стваральных адносін да жыцця з'яўляецца **развітое асацыятыўнае мысленне**. Лічыцца, што адоранаць у навуцы і ў мастацтве ўвогуле ёсьць высокаразвітая здольнасць асобы ўстанаўліваць унутраныя сувязі і ўзаемаадносіны разнародных, бясконца далёкіх, на першы погляд, адно ад аднаго з'яў, вобразаў, уяўленняў. К. Г. Паустоўскі адзначаў, што ў чалавека адоранага «любая думка, любая тэма, выпадковы прадмет выклікаюць невычэрпны паток асацыяцый» [7. С. 35]. Згодна ж са сцверджаннем У. Джэймса, «геній адрозніваюцца ад звычайных розумau незвычайнym развіццём здольнасці да асацыяцый па падабенству» [9. С. 20].

Асацыяцыі самым непасрэдным чынам звязаны са сферай эмоцый чалавека. Яны валодаюць уласцівасцю хваляваць, трывожыць душу, выклікаюць наплыўы пачуццяў. Асабліва моцна гэты працэс праяўляецца, калі асацыяцыі нясуць у сабе пэўныя асобасныя сэнсы, звязаны з чымосьці значымым для чалавека.

Але як развіваць у рабят асацыятыўнае мысленне, уяўленне, вучыць іх думаць творча? Як навучыць ствараць вобразы, якія адлюстроўваюць перажыванні, мары, пачуцці? Ніводны настаўнік не можа дакладна сказаць, як і якім менавіта павінен нарадзіцца на свет той або іншы вобраз у рабоце вучня. Праяўленне актыўнага творчага ўяўлення, асацыятыўнага мыслення як працэсу стварэння новых нечаканых вобразаў — гэта заўсёды не тое, што ўжо некалі рабілася. Творчы падыход да рэчаіснасці не можа быць прымым вынікам засваення і паўтарэння чагосыці, выкладзенага іншым чалавекам. Гэта — самастойнае стварэнне новых арыгінальных вобразаў.

У якасці дзейнага сродку для распрацоўкі больш актыўных форм развіцця асацыятыўнага мыслення ў працэсе мастацкай, музычнай дзейнасці дзіцяці могуць быць выкарыстаны пэўныя гульнявые метады. У працэсе іх прымянення вучань атрымлівае магчымасць выказаць сродкамі мастацтва свае «нябачныя» і «нячутныя» пачуцці, задумы і ацэнкі. У гэтым выпадку мас-

тацтва ўспрымаеца вучнем не як сукупнасць абыякавых да яго «чужых» норм, а як штосьці блізкае яму самому, як штосьці такое, у чым ён можа знайсці і прайвіць сябе.

У ходзе навучальнага працэсу паставленыя задачы і выкарыстоўваемыя для іх вырашэння метады змяняюцца ў залежнасці ад того, якія якасці вучня мы хочам развіць. Калі гутарка ідзе аб якасцях рэпрадукцыйнага пасіёнага ўзроўню, то настаўнік можа растлумачыць і паказаць, як павінен дзейнічаць школьнік, пры гэтым педагог у малой ступені арыентуецца на самастойнасць дзіцяці. Спрабуючы ж развіць творчае ўяўленне вучня, а тым больш выкарыстоўваючы для гэтага сродкі такога віду мастацтва, як музыка, настаўніку варты ставіць перад юным чалавекам тыя задачы, для вырашэння якіх ён знойдзе ўласныя спосабы. Тут дзіця — суб'ект творчасці. Ніхто, акрамя яго, не можа ведаць правільнага рашэння творчай задачы, якая стаіць перад ім.

Тым самым роля педагога перамяшчаецца з паняцця «навучанне» на паняцце «стварэнне ўмоў». Аднак гэта не проста стварэнне спрыяльнай атмасфery для спакойнай творчасці. У дадзеным выпадку варты гаварыць аб такім змесце ведаў і ўменняў, аб такім характары практычных заданняў, якія, не навязваючы вучню чужых рашэнняў і адказаў, пастаянна ўтрымлівалі б у яго свядомасці нязменныя прынцыпы мастацкай творчасці.

Праведзеныя намі даследаванні дазваляюць сцвярджаць, што адной з дзейсных форм развіцця дзіцячай творчасці ў музычнай педагогіцы могуць стаць **асацыятыўныя гульні**. Іх варты аднесці да разраду «інтэрактыўных гульняў», накіраваных на фарміраванне ўмення творча мысліць, уяўляць; пры гэтым настаўнік абапіраецца на самапазнанне, самавыяўленне і самаразвіццё асобы.

У аснове асацыятыўнай гульні ляжыць з'ява **сінестэзіі**. Гэта — прыватная прайава асацыяцыі. Сінестэзія ўяўляе «такое ўзаемадзеянне адчуванняў, пры якім пад уплывам раздражнення аднаго аналізатора ўзнікаюць адчуванні, характэрныя для другога аналізатора» [6. С. 127].

У сучаснай псіхалогіі адрозніваюць некалькі відаў сінестэзіі: **адчуванне — адчуванне, адчуванне — уяўленне, уяўленне — адчуванне, уяўленне — уяўленне**.

Першы тып сінестэзіі, калі першаснаму адчуванню адпавядае рэальнаяе адчуванне іншай мадальнасці, сустракаеца крайне рэдка. Яшчэ больш рэдкія асацыяцыі трэцяга тыпу, калі, напрыклад, думаючы аб гуку трубы, мы рэальна адчуваем чырвоны колер. Другі тып узаемасувязі тлумачыць асацыяцыі,

якія ўзнікаюць пры ўспрыманні музыкі і жывапісу, а чацвёрты — характарызуе ўзнікненне асацыяцыі ў мастацтве слова [2. С. 37].

Асацыяцыі абапіраюцца на рэальныя сувязі з'яў, якія фарміруюцца на працягу ўсяго нашага жыцця (а ў ім гукавое адчуванне неаддзельнае ад бачнага і ад іншых адчуванняў). Уесь наш пачуццёвы вопыт самым цесным чынам звязаны з тымі адчуваннямі, рухамі, гукамі, пахамі, колерамі, якія мелі месца ў нашым жыцці з ранняга дзяцінства. Усё, што акружает чалавека, падрыхтоўвае яго да наступнага ўспрымання музыкі і да асацыяцый, якія ўзнікаюць пры гэтым.

Менавіта з'ява сінестэзіі ляжыць у аснове здольнасці музыкі «маляваць» гукамі, менавіта сінестэзіі мы абавязаны наяўнасцю выяўленчых магчымасцей музычнага мастацтва. Музыканты пры неабходнасці прамога альбо ўскоснага адлюстравання візуальных з'яў звяртаюцца, у імкненні быць зразуметымі, менавіта да ўсеагульных сінтэтычных здольнасцей слухача.

Аперыруючы разнастайнымі сродкамі, музыка ў стане выклікаць ва ўяўленні той або іншы вобраз, тыя або іншыя асацыяцыі. Відавочным выпадкам асацыяцыі ў музыцы з'яўляецца, напрыклад, «бачанне» размераў гучанняў: нізкіх — як «буіных» і «тоўстых», а высокіх — як «маленьких», «тонкіх». Апошніе тлумачыцца тым, што ў натуральнай сітуацыі памеры прадмета — вібратора, які гучыць, вызначаюць вышыню атрыманага гука. Для прыкладу прывядзём твор М. П. Мусаргскага «Два яўрэі». Тут тэма багача прадстаўлена ва «ўнушальным» і «паважным» нізкім, а бедняка — у «жвавым», «утодлівым» высокім рэгістры. Ланцуг асацыяцый відавочны: багаты — значыць, тоўсты (абагульненне сацыяльнага вопыту), а тоўсты, вялікі «павінен» гучаць нізка (абагульненне біялагічнага вопыту) [2. С. 45].

Акрамя таго, у прыродзе сустракаецца з'ява зрокава-слыхавай сінестэзіі. Гэта так званы колеравы слых. Ім валодалі кампазітары М. А. Рымскі-Корсакаў, А. М. Скрабін, М. К. Чурлёніс. Яшчэ І. Ньютан у свой час прапанаваў аналогію «спектр — актава».

Колеравы слых уяўляе сінестэзічны рэзананс высот і тэмбраў са ступенню яркасці святла і фарбаў. Найбольш просты і ўсеагульны выпадак колеравага слыху — калі высокія тоны і звонкія тэмбры асацыянуюцца са светлымі фарбамі, а нізкія тоны і глухія тэмбры — з цёмнымі.

Асацыятыўная гульня ў галіне музыкі мае ў сваёй аснове асацыяцыю: **адчуванне — уяўленне**. Яе можна разглядаць як

форму навучання і творчага развіцця, у якой адначасова дзейнічаюць два пачаткі: пазнавальны і гульнявы. У адрозненне ад навучальных заняткаў у асацыятыўных гульнях пазнавальная задачы ставяцца не прама (калі настаўнік тлумачыць, вучыць), а ўскосна — вучні авалодваюць ведамі ў працэсе гульні. Развіццёвая ж задача ў такіх гульнях як бы замаскіравана, матывам яе выканання становіща натуральнае імкненне дзіцяці забаўляцца, выконваць пэўныя гульнявыя дзеянні.

Як і ў звычайнай гульні, у асацыятыўнай прысутнічаюць канкрэтныя структурныя элементы. Першым яе пачаць, неабходна стварыць у вучняў **эмацыянальную ўстаноўку** на гульню. Установачны элемент — гэта своеасаблівая перадгульнявая сітуацыя, надбудова, якая забяспечвае арганізацыйныя перадумовы ўспрымання паставленых задач, актывізуе мысліцельную дзейнасць, уяўленне школьніка.

Наступны структурны кампанент — **гульнявыя задачы**. Адбор іх для асацыятыўных гульняў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з раздзеламі праграмы навучання і развіцця, з улікам узроставых асаблівасцей дзяцей.

Для злучэння пазнавальных і гульнявых задач неабходны **правілы гульні**. Яны арганізоўваюць паводзіны вучняў. Абавязковасць выкананне правілаў патрабуе ад удзельнікаў сумесных і паслядоўных дзеянняў, засяроджанасці, самастойнасці.

Гульнявыя правілы рэалізуюцца ў **гульнявых дзеяннях**. Чым больш разнастайныя дзеянні, тым больш цікавая гульня. Формамі рэалізацыі такога дзеяння могуць выступаць:

- 1) разнастайныя гульнявыя маніпуляцыі з прадметамі, інструментамі;
- 2) пошук і знаходжанне патрэбнага прадмета, гука, слова;
- 3) загадванне і адгадванне гукавых загадак;
- 4) выкананне пэўнай ролі (інструмента) пры стварэнні калектыўнага твора;
- 5) асаблівия гульнявыя рухі (гукавыя жэсты, гукавыя імітациі і інш.).

У час гульні ў вучняў узікае **гульнявы стан**. Ён уключае ў сябе перажыванні, уяўленне, эмацыяльныя адносіны ўдзельнікаў да рэчаінасці.

Абавязковым структурным элементам гульні з'яўляецца яе **вынік**. Вынік можа быць наглядным, пачутым (выкананне музычнага твора), менш прыкметным (удзельнік атрымаў задавальненне, зацікавіўся працэсам стварэння і выканання) і адтэрмінаваным (вучань стварыў свой варыянт гульні, твора праз пэўны час).

ваць вынікі калектыўна выкананай работы. Акрамя таго, асацыятыўныя гульні сталі цудоўным сродкам фарміравання на выкаў працацаць разам і садзейнічалі збліжэнню ўдзельнікаў паміж сабой.

Асацыятыўныя гульні

Асноўнымі задачамі прапаноўваемых асацыятыўных гульняў з'яўляюцца:

развіццё ў вучняў асацыятыўнага мыслення, творчага ўяўлення, умення прадупыраваць неардынарныя ідэі і вобразы;

развіццё ўмення перадаваць эмоцыі, пачуцці, вобразы з дапамогай гукаў, мімікі, рухаў, фарбаў;

навучанне дзяцей распазнаваць і аналізаваць гукі навакольнага свету;

фарміраванне ўяўлення аб разнастайных харкторыстыках аднатаўповой гукавой з'явы;

навучанне дзяцей самастойнаму стварэнню гукавых твораў на зададзеную тэму.

1. «Уяві і пачуеш»

Перад гульнёй настаўнік можа звярнуцца да вучняў з наступнымі словамі:

— Вы ўжо ведаце, што карова мыкае, сабака гаўкае, дзвёры бразгаюць і рыпяць, званочак звініць, свісток свісціць, дзіця плача, гром грыміць. Усе гэтыя гукі вы не аднойчы чулі на ўласныя вуши. А вось ці можаце пачуць, што «гаворыць» воблака? Магчыма, яно «спявае» або «ўздыхае»?

Эта гульня дапаможа вам выкарыстаць уласнае гукавое ўяўленне. Дайце волю фантазіі і пачуце незвычайнай гукі або прыдумаце свае, нікому пакуль што не вядомыя.

Дзяцям настаўнік пропаноўвае:

а) апісаць або намаляваць свае любімымі гукі;
б) уявіць, як «гучыць» мяккае, пушыстое воблака, апісаць і намаляваць гэта «гучанне»;

в) уявіць і намаляваць «гук» салёнага агурка, чырвонага яблыка і г. д.;

г) уявіць, як «гучыць» вялікая лужа пасля дажджу. Апісаць і намаляваць «гучанне» вялікай і маленькой луж.

2. «Эмоцый»

Для правядзення гульні выкарыстоўваюцца карткі з напісанымі на іх харкторыстыкамі эмацыянальных станаў (радасць,

смутак, лютасць, пяшчота і інш.). Карткі раздаюцца ўсім удзельнікам. Кожны спрабуе агучыць і перадаць рухамі або мімікай пропанаваную эмоцыю. Група стараецца вызначыць, якое пачуццё імкнуўся адлюстраваць выступаючы.

3. «Колеры»

Для гульні выкарыстоўваюцца ад 4 да 6 каліровых картак (чырвоная, сіняя, зялёная, жоўтая, чорная, белая), якія раскладваюцца на стале. Дзеци выбіраюць колер, што найбольш адпавядае іх унутранаму настрою, і разбіваюцца на групы. Настаўнік просіць удзельнікаў:

- на чарзе агучыць колер, якім яны яго «чуюць»;
- загуцаць усёй групай «колеравай палітрай»;
- стварыць гукавы твор, рytмічна арганізація яго, чаргуючы гучанне асобных галасоў, сугуччаў і групы «інструментай».

4. «Знайдзі свой гук»

Для гульні настаўніку будуть неабходныя разнастайныя дробныя прадметы (ключы, цвікі, слоікі, папера, кубкі, лыжкі і іншыя «музычныя інструменты», з дапамогай якіх можна атрымаць гукі).

Дзяцям пропаноўваецца, маніпуліруючы гэтымі прадметамі (яны стукаюць, скрабаюць, гладзяць, шамацяць, звіняць і інш.), знайсці тэмбр, гук, спалучэнне гукаў, якія спадабаліся. Пасля таго як гукі будуть вызначаны, кожны паўтарае перад класам сваю знаходку і спрабуе растлумачыць, чаму ён выбраў менавіта гэты тук або спалучэнне, якія вобраз, колер узімаюць пры успрыманні гэтага гуку.

5. «Сугуччы»

Мэта гульні — скіраваць вучняў на пошук гармоніі паміж гукамі і сваім цяперашнім настроем, а таксама настроймі іншых аднакласнікаў.

Аднаму з дзяцей пропаноўваецца выйсці ў кола і выконваць «свой гук» як музычнае сачыненне, імкнучыся перадаць уласны настрой. Астатнія ўважліва ўслухоўваюцца ў гэту імправізацыю, спрабуючы адчуць магчымасць злучэння пачутага са «свайм гукам». Любы ўдзельнік можа таксама выйсці ў кола і пачаць перадаваць «свой гук», разам з папярэднім выкананцам (выкананцамі), калі адчуе, што «яго гук» дарэчы, а сугучча, якое ўзнікае, дастаткова мілагучнае і гарманічнае.

У працэсе гульні, пры ўзнікненні адчування нязручнасці, негарманічнасці «свайго гуку» з «гукамі» іншых удзельнікаў, можна спыніць выкананне і выйсці з «сачынення».

6. «Чужы»

Гульня праводзіцца па аналогіі з гульней «Знайдзі свой гук». Але ў дадзеным выпадку кожны ўдзельнік шукае чужыя яму гуки, спрабуючы адчуць і ўсвядоміць асацыяцыі, якія ўзнікаюць пры гэтым.

7. «Гукавыя п'есы»

Дзецям прапаноўваецца:

- а) запісаць дома на магнітафон скрып дзвярэй, капанне вады з водаправоднага крана, крокі чалавека ў вялікіх цяжкіх чаравіках, званок тэлефона, гул матора машыны і інш.;
- б) апісаць гэтую гукі словамі, падабраўшы найбольыш дарэчны азначэнні;
- в) размясціць сабраныя гукі ў пэўным парадку, каб атрымалася «гукавая п'еса»;
- г) стварыць гукавую тэму і варыяцыі да яе;
- д) размясціць музычны матэрыял у двухчасцёвай, трохчастцёвой формах, форме ронда.

Гульня можа быць выкарыстана пры вывучэнні тэмы «Пабудовы і формы музыкі».

8. «Калекцыя»

Дзецям прапаноўваецца:

- а) запісаць на магнітафон стук дажджу: спачатку дробнага, маленькага, затым вялікага і, нарэшце, шум дажджу з градам;
- б) размясціць гэтую фрагменты ў парадку ўзмацнення або памяншэння гучнасці:

Калекцыяніраваць можна:

- 1) гаўканне сабак розных парод;
- 2) тэлефонныя званкі;
- 3) крокі;
- 4) шум машын і інш.

Гульня можа быць выкарыстана для тлумачэння тэмы «Дынамічныя адценні».

9. «Сляпы»

Клас падзяляецца на групы. Дзецям прапаноўваецца стварыць музычны твор на зададзеную настаўнікам тэму. Атрымліваючы гукі з розных прадметаў, музычных інструмен-

таў, група спрабуе перадаць вызначаны педагогам вобраз. Затым ідзе выкананне па групах. Слухачы, заплюшчыўшы вочы, спрабуюць вызначыць, аб чым ідзе гутарка ў дадзенай п'есе, якія вобразы хацелі перадаць яе стваральнікі, даць пачутаму назыву.

У якасці прыкладаў могуць быць выкарыстаны наступныя тэмы:

- 1) «Шорахі начнога лесу»;
- 2) «Шум вуліцы мінулага стагоддзя»;
- 3) «Зачараўаны замак»;
- 4) «Раніца ў вёсцы»;
- 5) «Набліжэнне навальніцы»;
- 6) «У заапарку».

10. «Ты — гук»

Дзецям прапаноўваецца адказаць на пытанне: «Які гук ты асацыяруеш з дадзеным чалавекам?». Выбіраецца адзін з ўдзельнікаў, і астатнія спрабуюць апісаць або перадаць гук, які ў іх асацыяруеца з гэтым вучнем. Гукі можна запісаць на магнітафон і тым самым стварыць «асобасны гукавы рад».

11. «Рухі»

Вядучы (вучань або настаўнік) выконвае якія-небудзь рухі, а клас спрабуе ў гуках, фарбах, словах, выкарыстоўваючы асацыяцыі з ужо знаёмымі музычнымі творамі, апісаць, намаляваць, агульціць харектар гэтых рухаў.

Другім варыянтам гульні з'яўляецца стварэнне пэўных рухаў пасля праслушоўвання гукаў, сугуччаў, мелодый, прагляду зададзеных колеравых гам.

12. «Пахі і адчуванні»

Гульня праводзіцца па аналогіі з гульней «Рухі». Грунтуюцца на асацыяцыях, у аснове якіх ляжыць узаемасувязь гукаў, пахаў і адчуванняў.

Дзецям прапаноўваецца перадаць асацыяцыі паміж разнастайнымі пахамі (духоў, лесу, дажджу, раслін, чалавека і інш.), адчуваннямі ад дакранання да разнастайных прадметаў (мяккасці, жорсткасці, шурпатасці, пругкасці і інш.) і гукамі, як музычнымі, так і немузычнымі, а таксама фарбамі.

13. «Тэмбры і вобразы»

Дзецям прапаноўваецца праслушаць адну і туую ж мелодью, праграмную п'есу ў выкананні розных музычных інструментаў.

Каб асацыятыўная гульня поўнасцю вырашала пастаўленыя ў ёй задачы, неабходна захоўваць пэўную методыку правядзення. Сюды ўваходзяць наступныя элементы.

1. Падрыхтоўка да гульні:

а) аб'яўленне назвы;

б) паведамленне аб размяшчэнні яе ўдзельнікаў (вучні могуць сядзець за сталамі, стаяць ля дошкі, аб'ядноўвацца ў групы або дзейнічаць індывідуальна);

в) тлумачэнне ходу гульні;

г) паказ педагогам асобных дзеянняў (калі гэта неабходна), раздача прадметаў, інструментаў.

2. Правядзение гульні.

3. **Падвядзенне вынікаў гульні.** (На дадзеным этапе ажыццяўляеца абагульненне калектыўных дзеянняў, рэфлексія. Па жаданню кожны з удзельнікаў выказвае свае думкі з нагоды пачатага, убачанага, зробленага, прачулага. Абмеркаванне з'яўляеца неабходным вынікам гульні, бо дазваляе кожнаму вучню ўсвядоміць свае дзеянні, думкі і пачуцці).

Абавязковай умовай асацыятыўной гульні з'яўляеца стварэнне педагогам атмасфери даверу. Гэта магчыма толькі ў выпадку, калі настаўнік не будзе адигрываць ролю старонняга назіральніка, але сам стане раўнапраўным удзельнікам агульных дзеянняў і наступнай рэфлексіі. Прычым важна, каб на пачатковых этапах работы дарослы першым выказваў свае думкі і перажыванні, дэманструючы ўласную адкрытасць. Як і любая дзейнасць школьніка, удзел у гульні мае патрэбу ў ацэнцы і заахвочванні, эмасыянальнай падтрымцы. Настаўніку важна ўхваліць любыя спробы дзіцяці ствараць, яго імкненне выявіць сябе. Таму педагог прапаноўвае, але не навязвае, раіць, але не патрабуе. Рашэнне прымаем сам вучань або група, зыходзячы са свайго асабістага вопыту ўспрымання навакольнага свету.

Ніжэй прыводзяцца прыклады некалькіх асацыятыўных гульняў, якія могуць быць выкарыстаны на ўроках музыкі і жывапісу. На іх падставе настаўнік зможа распрацаваць свае варыянты і ўкараніць іх у навучальны працэс. Варта адзначыць, што выкарыстанне дадзеных гульняў у нашай работе са школьнікамі-падлёткамі, а таксама студэнтамі ВНУ прывяло:

- а) да значнага павышэння цікавасці школьнікаў і студэнтаў да музычных заняткаў, фарміравання разумення значымасці музыкі ў духоўным жыцці чалавека; б) абуджэння ўнутранай актыўнасці прадуцыравання якасна новых ідэй і вобразаў;
- в) набыцця ўмення рэфлексіраваць, займацца самааналізам;
- г) развіцця творчых здольнасцей; д) з'яўлення ўмення аналіза-

ваць вынікі калектыўна выкананай работы. Акрамя таго, асацыятыўныя гульні сталі цудоўным сродкам фарміравання наўкаў працаўца разам і садзейнічалі збліжэнню ўдзельнікаў паміж сабой.

Асацыятыўныя гульні

Асноўнымі задачамі прапаноўваемых асацыятыўных гульняў з'яўляюцца:

развіццё ў вучняў асацыятыўнага мыслення, творчага ўяўлення, умення прадуцыраваць неардынарныя ідэі і вобразы;

развіццё умення перадаваць эмоцыі, пачуцці, вобразы з дапамогай гукаў, мімікі, рухаў, фарбаў;

навучанне дзяцей распазнаваць і аналізуваць гукі навакольнага свету;

фарміраванне ўяўлення аб разнастайных харктарыстыках аднатаўповай гукавой з'явы;

навучанне дзяцей самастойнаму стварэнню гукавых твораў на зададзеную тэму.

1. «Уяві і пачуеш»

Перад гульней настаўнік можа звярнуцца да вучняў з наступнымі словамі:

— Ви ўжо ведаеце, што карова мыкае, сабака гаўкае, дзвёры бразгаюць і рыпяць, званочак звініць, свісток свісціць, дзіця плача, гром грыміць. Усе гэтыя гукі вы не аднойчы чулі на ўласныя вуши. А вось ці можаце пачуць, што «гаворыць» воблака? Магчыма, яно «спявае» або «ўздыхае»?

Гэта гульня дапаможа вам выкарыстаць уласнае гукавое ўяўленне. Дайце волю фантазіі і пачуеце незвычайнія гукі або прыдумаеце свае, нікому пакуль што не вядомыя.

Дзесят настаўнік прапаноўвае:

- а) апісаць або намаляваць свае любімыя гукі;
- б) уявіць, як «гучыць» мяккае, пушыстое воблака, апісаць і намаляваць гэта «гучанне»;
- в) уявіць і намаляваць «гук» салёнага агурка, чырвонага яблыка і г. д.;
- г) уявіць, як «гучыць» вялікая лужа пасля дажджу. Апісаць і намаляваць «гучанне» вялікай і маленькой луж.

2. «Эмоцыі»

Для правядзення гульні выкарыстоўваюцца карткі з напісанымі на іх харктарыстыкамі эмачыянальных станаў (радасць,

смутак, лютасць, пяшчота і інш.). Карткі раздающа ўсім удзельнікам. Кожны спрабуе агучыць і перадаць рухамі або мімікай прапанаваную эмоцыю. Група стараецца вызначыць, якое пачуццё імкнуўся адлюстраваць выступаючы.

3. «Колеры»

Для гульні выкарыстоўваючы ад 4 да 6 каліровых картак (чырвоная, сіняя, зялёная, жоўтая, чорная, белая), якія раскладваючы на стале. Дзеци выбіраюць колер, што найбольш адпавядае іх унутранаму настрою, і разбіваючы на групы. Настаўнік просіць удзельнікаў:

- а) па чарзе агучыць колер, якім яны яго «чуоць»;
- б) загучаць ўсёй групай «колеравай палітрай»;
- в) стварыць гукавы твор, рытмічна арганізаваўшы яго, чаргуючы гучанне асобных галасоў, сугуччаў і групы «інструменталаў».

4. «Знайдзі свой гук»

Для гульні настаўніку будуть неабходныя разнастайныя дробныя прадметы (ключы, цвікі, слойкі, папера, кубкі, лыжкі і іншыя «музычныя інструменты», з дапамогай якіх можна атрымаць гуки).

Дзецим прапаноўваючы атрыманыя гукавыя прадметы (яны стукаюць, скрабуць, гладзяць, шамацяць, звіняць і інш.), знайсці тэмбр, гук, спалучэнне гукаў, якія спадабаліся. Пасля таго як гуки будуть вызначаны, кожны паўтарае перад класам сваю знаходку і спрабуе растлумачыць, чаму ён выбраў менавіта гэты гук або спалучэнне, які вобраз, колер узнікаюць пры ўспрыманні гэтага гуку.

5. «Сугуччы»

Мэта гульні — скіраваць вучняў на пошук гармоніі паміж гукамі і сваім цяперашнім настроем, а таксама настроямі іншых аднакласнікаў.

Аднаму з дзяцей прапаноўваючы выйсці ў кола і выконваць «свой гук» як музычнае сачыненне, імкнучыся перадаць уласны настрой. Астатнія ўважліва ўслухоўваючы атрыманыя гукавыя прадметы, спрабуючы адчуць магчымасць злучэння пачутага са «сваім гукам». Любы удзельнік можа таксама выйсці ў кола і пачаць перадаваць «свой гук», разам з папярэднім выкананцам (выкананцамі), калі адчуе, што «яго гук» дарэчы, а сугучча, якое ўзнікае, дастаткова мілагручае і гарманічнае.

У працэсе гульні, пры ўзнікненні адчування нязручнасці, негарманічнасці «свайго гуку» з «гукамі» іншых удзельнікаў, можна спыніць выкананне і выйсці з «сачынення».

6. «Чужы»

Гульня праводзіцца па аналогіі з гульней «Знайдзі свой гук». Але ў дадзеным выпадку кожны ўдзельнік шукае чужыя яму гуки, спрабуючы адчуць і ўсвядоміць асацыяцыі, якія ўзнікаюць пры гэтым.

7. «Гукавыя п'есы»

Дзесям прапаноўваецца:

- а) запісаць дома на магнітафон скрып дзвярэй, капанне вады з водаправоднага крана, крокі чалавека ў вялікіх цяжкіх чаравіках, званок тэлефона, гул матора машыны і інш.;
- б) апісаць гэтыя гуки словамі, падабраўшы найбольш дарэчныя азначэнні;
- в) размясціць сабраныя гуки ў пэўным парадку, каб атрымалася «гукавая п'еса»;
- г) стварыць гукавую тэму і варыяцыі да яе;
- д) размясціць музычны матэрыял у двухчасцёвай, трохчасцёвай формах, форме ронда.

Гульня можа быць выкарыстана пры вывучэнні тэмы «Пабудовы і формы музыкі».

8. «Калекцыя»

Дзесям прапаноўваецца:

- а) запісаць на магнітафон стук дажджу: спачатку дробнага, маленькага, затым вялікага і, нарэшце, шум дажджу з градам;
- б) размясціць гэтыя фрагменты ў парадку ўзмацнення або памяншэння гучнасці:

Калекцыяніраваць можна:

- 1) гаўканне сабак розных парод;
- 2) тэлефонныя званкі;
- 3) крокі;
- 4) шум машын і інш.

Гульня можа быць выкарыстана для тлумачэння тэмы «Дынамічная адценні».

9. «Сляпы»

Клас падзяляецца на групы. Дзесям прапаноўваецца стварыць музычны твор на зададзеную настаўнікам тэму. Атрымліваючы гуки з розных прадметаў, музычных інструмен-

таў, група спрабуе перадаць вызначаны педагогам вобраз. Затым ідзе выкананне па групах. Слухачы, заплюшчыўшы вочы, спрабуюць вызначыць, аб чым ідзе гутарка ў дадзенай п'есе, якія вобразы хацелі перадаць яе стваральнікі, даць пачутаму назыву.

У якасці прыкладаў могуць быць выкарыстаны наступныя тэмы:

- 1) «Шорахі начнога лесу»;
- 2) «Шум вуліцы мінулага стагоддзя»;
- 3) «Зачараўаны замак»;
- 4) «Раніца ў вёсцы»;
- 5) «Набліжэнне навальніцы»;
- 6) «У заапарку».

10. «Ты — гук»

Дзецям прапаноўваецца адказаць на пытанне: «Які гук ты асацыруеш з дадзеным чалавекам?». Выбіраеца адзін з удзельнікаў, і астатнія спрабуюць апісаць або перадаць гук, які ў іх асацыруеца з гэтым вучнем. Гукі можна запісаць на магнітрафон і тым самым стварыць «асобасны гукавы рад».

11. «Рухі»

Вядучы (вучань або настаўнік) выконвае якія-небудзь рухі, а клас спрабуе ў гуках, фарбах, словаҳ, выкарыстоўваючы асацыяцыі з ужо знаёмымі музычнымі творамі, апісаць, намаляваць, агучыць хараکтар гэтых рухаў.

Другім варыянтам гульні з'яўляеца стварэнне пэўных рухаў пасля праслушоўвання гукаў, сугуччаў, мелодый, прагляду зададзеных колеравых гам.

12. «Пахі і адчуванні»

Гульня праводзіцца па аналогіі з гульней «Рухі». Грунтуеца ная на асацыяцыях, у аснове якіх ляжыць узаемасувязь гукаў, пахаў і адчуванняў.

Дзецям прапаноўваецца перадаць асацыяцыі паміж разнастайнымі пахамі (духоў, лесу, дажджу, раслін, чалавека і інш.), адчуваннямі ад дакранання да разнастайных прадметаў (мяккасці, жорсткасці, шурпатасці, пругкасці і інш.) і гукамі, як музичнымі, так і немузичнымі, а таксама фарбамі.

13. «Тэмбрыві вобразы»

Дзецям прапаноўваецца праслушаць адну і ту ю мелодыю, праграмную п'есу ў выкананні розных музычных інструментоў.

Удзельнікі запісваюць, а затым расказваюць, як змяняўся вобраз, што ўзнік пры ўспрыманні дадзенага твора, у залежнасці ад змянення тэмбру.

Гульня можа быць выкарыстана пры вывучэнні тэмы «Тэмбр».

Літаратура

1. **Вишнякова Н. Ф.** Креативная психопедагогика. Мн., 1995.
2. **Галеев Б. И.** Содружество чувств и синтез искусств. М., 1982.
3. **Калгрен Ф.** Воспитание к Свободе / Пер. с нем. М., 1992.
4. **Корыхалова Н. П.** Кризисные тенденции в буржуазном массовом воспитании. М., 1989.
5. **Назайкинский Е. В.** О психологии музыкального восприятия. М., 1972.
6. **Паустовский К. Г.** Золотая роза // Избр. произведения. Т. 2. М., 1977.
7. **Петрушин В. И.** Музыкальная психология. М., 1997.
8. **Хрестоматия по общей психологии.** М., 1981.
9. **Цыпин Г. М.** Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения. М., 1994.